

ПЕРАЛІК
адміністрацыйных працэдур,
што ажыццяўляюцца Гродзенскім РУП «Фармацыя»
па заявах грамадзянаў

Наименование административной процедуры	Административное лицо, к которому гражданин должен обратиться	Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры	Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры	Максимальный срок осуществления административной процедуры	Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
1	2	3	4	5	6
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ					
1.1.Принятие решения:					
1.1.5. о постановке на учет (восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий	<p>Жыллёва-побытавая камісія</p> <p>сакратар жыллёва-побытавай камісіі – эканаміст 1 катэгорыі Клюева А.М. г. Гродна, Ажэшка, 11 2 паверх, тэл. 74-43-96</p> <p>Час працы сакратара: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	<p>заявление; паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и (или) состоявших на таком учете;</p> <p>документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права;</p> <p>сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в случае постановки на учет (восстановления на учете) граждан, имеющих право на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от их дохода и имущества.</p>	бесплатно	1 месяц со дня подачи заявления	бессрочно

<p>1.1.5¹ о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в случае увеличения состава семьи)</p>	<p>Жыллёва-побытавая камісія</p> <p>сакратар жыллёва-побытавай камісіі – эканаміст 1 катэгорыі Клюева А.М. г. Гродна, Ажэшка, 11 2 паверх, тэл. 74-43-96</p> <p>Час працы сакратара: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	<p>заявление; паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и (или) состоявших на таком учете; документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, - в случае наличия такого права; сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи - при наличии права на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от дохода и имущества.</p>	<p>бесплатно</p>	<p>1 месяц со дня подачи Заявления</p>	<p>бессрочно</p>
<p>1.1.5². о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в случае уменьшения состава семьи)</p>	<p>Жыллёва-побытавая камісія</p> <p>сакратар жыллёва-побытавай камісіі – эканаміст 1 катэгорыі Клюева А.М. г. Гродна, Ажэшка, 11 2 паверх, тэл. 74-43-96</p> <p>Час працы сакратара: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	<p>заявление; паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан.</p>	<p>бесплатно</p>	<p>15 дней со дня подачи заявления</p>	<p>бессрочно</p>
<p>1.1.5³. о включении в отдельные списки учета нуждающихся в</p>	<p>Жыллёва-побытавая камісія</p> <p>сакратар жыллёва-побытавай</p>	<p>заявление; паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех</p>	<p>бесплатно</p>	<p>15 дней со дня подачи заявления</p>	<p>бессрочно</p>

<p>улучшении жилищных условий</p>	<p>камісія – эканаміст 1 катэгорыі Клюева А.М. г. Гродна, Ажэшка, 11 2 паверх, тэл. 74-43-96</p> <p>Час працы сакратара: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	<p>совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей; документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, - в случае наличия такого права; сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи - при наличии права на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от дохода и имущества.</p>			
<p>1.1.6. о разделе (объединении) очереди, о переоформлении очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи</p>	<p>Жыллёва-побытавая камісія</p> <p>сакратар жыллёва-побытавай камісіі – эканаміст 1 катэгорыі Клюева А.М. г. Гродна, Ажэшка, 11 2 паверх, тэл. 74-43-96</p> <p>Час працы сакратара: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	<p>заявление; паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и (или) состоящих на таком учете; документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права; сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи - при наличии права на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от дохода и имущества.</p>	<p>бесплатно</p>	<p>1 месяц со дня подачи заявления</p>	<p>бессрочно</p>
<p>1.1.7. о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий</p>	<p>Жыллёва-побытавая камісія</p> <p>сакратар жыллёва-побытавай камісіі – эканаміст 1 катэгорыі Клюева А.М.</p>	<p>Заявление; паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан.</p>	<p>бесплатно</p>	<p>15 дней со дня подачи заявления</p>	<p>бессрочно</p>

	<p>г. Гродна, Ажэшка, 11 2 паверх, тэл. 74-43-96</p> <p>Час працы сакратара: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>				
<p>1.1.8. о постановке на учет граждан, желающих получить жилое помещение в общежитии</p>	<p>Жыллёва-побытавая камісія</p> <p>сакратар жыллёва-побытавай камісіі – эканаміст 1 катэгорыі Клюева А.М. г. Гродна, Ажэшка, 11 2 паверх, тэл. 74-43-96</p> <p>Час працы сакратара: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	<p>заявление; паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии такого свидетельства), принимаемых на учет граждан, желающих получить жилое помещение в общежитии; документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное получение жилого помещения в общежитии, - в случае наличия такого права.</p>	бесплатно	1 месяц со дня подачи заявления	бессрочно
<p>1.1.18. о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда</p>	<p>Жыллёва-побытавая камісія</p> <p>сакратар жыллёва-побытавай камісіі – эканаміст 1 катэгорыі Клюева А.М. г. Гродна, Ажэшка, 11 2 паверх, тэл. 74-43-96</p>	<p>Заявление</p> <p>паспорт или иной документ, удостоверяющий личность</p>	бесплатно	1 месяц со дня подачи заявления	бессрочно

	<p>Час працы сакратара: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>				
1.3. Выдача справки:					
1.3.1. о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий	<p>Жыллёва-побытавая камісія сакратар жыллёва-побытавай камісіі – эканаміст 1 катэгорыі Клюева А.М. г. Гродна, Ажэшка, 11 2 паверх, тэл. 74-43-96</p> <p>Час працы сакратара: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	бесплатно	в день обращения	6 месяцев
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА					
2.1. выдача выписки (копии) из трудовой книжки	<p>Служба кадрў: Філіповіч Н.М. Іванова М.В. г.Гродна, Ажэшка, 11 3 паверх, тэл. 74-03-25 Кіраўнікі ЦРА, аптэкамі 1 і 2</p>	–	бесплатно	5 дней со дня обращения	бессрочно

	<p>катэгорыі г.Гродна і г.Скідзеля, аптэчнага склада, кантрольна-аналітычнай лабараторыі</p> <p>Час працы службы кадраў: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>				
2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой должности	<p>Служба кадраў: Філіповіч Н.М. Іванова М.В. г.Гродна, Ажэшка, 11 3 паверх, тэл. 74-03-25 Кіраўнікі ЦРА, аптэкамі 1 і 2 катэгорыі г.Гродна і г.Скідзеля, аптэчнага склада, кантрольна-аналітычнай лабараторыі</p> <p>Час працы службы кадраў: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	—	бесплатно	5 дней со дня обращения	бессрочно
2.3. Выдача справки о периоде работы, службы	<p>Служба кадраў: Філіповіч Н.М. Іванова М.В. г.Гродна, Ажэшка, 11 3 паверх, тэл. 74-03-25 Кіраўнікі ЦРА, аптэкамі 1 і 2</p>	—	бесплатно	5 дней со дня обращения	бессрочно

	<p>катэгорыі г.Гродна і г.Скідзеля, аптэчнага склада, кантрольна-аналітычнай лабараторыі</p> <p>Час працы службы кадраў: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>				
2.4. Выдача справки о размере заработной платы (денежного довольствия)	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	—	бесплатно	5 дней со дня обращения	бессрочно
2.5. Назначение пособия по беременности и родам	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы:</p>	<p>паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; листок нетрудоспособности; справка о размере заработной платы - в случае, если период, за который определяется среднедневной заработок для назначения пособия, состоит из периодов работы у разных нанимателей.</p>	бесплатно	не позднее дня выплаты очередной заработной платы, стипендии, пособия	на срок, указанный в листке нетрудоспособности (справке о временной нетрудоспособности)

	<p>панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>				
<p>2.6. Назначение пособия в связи с рождением ребенка</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валось А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p> <p>камісія ў ЦРА</p>	<p>заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; справка о рождении ребенка - в случае, если ребенок родился в Республике Беларусь; свидетельство о рождении ребенка - в случае, если ребенок родился за пределами Республики Беларусь; свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18 лет (представляются на всех детей); копия решения суда об усыновлении (удочерении) (далее - усыновление) - для семей, усыновивших (удочеривших) (далее - усыновившие) детей; выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей) (далее - усыновители), опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, - в случае необходимости определения места назначения пособия; копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для неполных семей; копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) - для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка; свидетельство о заключении брака - в случае, если заявитель состоит в браке.</p>	бесплатно	10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц	единовременно
<p>2.8. Назначение пособия женщинам, ставшим на учет в государственных</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валось А.А.</p>	<p>заявление паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; заключение врачебно-консультационной</p>			

<p>организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности</p>	<p>Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p> <p>камісія ў ЦРА</p>	<p>коміссии; выписки (копии) из трудовых книжек заявителя и супруга заявителя или иные документы, подтверждающие их занятость, - в случае необходимости определения места назначения пособия; копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для неполных семей; свидетельство о заключении брака - в случае, если заявитель состоит в браке.</p>			
<p>2.9. Назначение пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p> <p>камісія ў ЦРА</p>	<p>заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетельства о рождении детей (при воспитании в семье двоих и более несовершеннолетних детей - не менее двух свидетельств о рождении) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии таких свидетельств) копия решения суда об усыновлении - для семей, усыновивших детей копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) - для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии - для ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий - для граждан, постоянно (преимущественно) проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в зоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение</p>	<p>бесплатно</p>	<p>10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц</p>	<p>по день достижения ребенком возраста 3 лет</p>

		<p>свидетельство о заключении брака - в случае, если заявитель состоит в браке</p> <p>копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для неполных семей</p> <p>справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам</p> <p>выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, - в случае необходимости определения места назначения пособия</p> <p>справка о том, что гражданин является обучающимся</p> <p>справка о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия - при оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет другим членом семьи или родственником ребенка</p> <p>справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты - в случае изменения места выплаты пособия</p>			
<p>2.9¹. Назначение пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцева Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p> <p>камісія ў ЦРА</p>	<p>заявление;</p> <p>паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;</p> <p>два свидетельства о рождении: одно на ребенка в возрасте до 3 лет и одно на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии таких свидетельств);</p> <p>справка о том, что гражданин является обучающимся, - представляется на ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в учреждении образования (в том числе дошкольного);</p> <p>копия решения суда об усыновлении - для семей, усыновивших детей;</p> <p>копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) - для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка;</p>	бесплатно	<p>10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций - 1 месяц</p>	<p>на срок до даты наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пособия</p>

		<p>свидетельство о заключении брака - в случае, если заявитель состоит в браке</p> <p>копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для неполных семей</p> <p>справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам, - для лиц, которым пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается со дня, следующего за днем окончания периода освобождения от работы (службы), учебы, установленного листком нетрудоспособности по беременности и родам</p> <p>выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их занятость, - в случае необходимости определения места назначения пособия</p> <p>справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты - в случае изменения места выплаты пособия или назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другому родственнику или члену семьи ребенка (детей), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и не являющимся ребенком (детьми) матерью (мачехой) или отцом (отчимом)</p>			
<p>2.12. Назначение пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцева Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да</p>	<p>заявление;</p> <p>паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;</p> <p>свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представляются на всех детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии таких свидетельств);</p> <p>копия решения суда об усыновлении - для семей, усыновивших детей;</p> <p>копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об установлении опеки (попечительства) - для лиц, назначенных опекунами (попечителями) ребенка;</p>	бесплатно	<p>10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций - 1 месяц</p>	<p>по 30 июня или по 31 декабря календарного года, в котором назначено пособие, либо по день достижения ребенком 16-, 18-летнего возраста</p>

	<p>адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p> <p>камісія ў ЦРА</p>	<p>удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии об установлении инвалидности - для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;</p> <p>удостоверение инвалида - для матери (мачехи), отца (отчима), усыновителя, опекуна (попечителя), являющихся инвалидами;</p> <p>справка о призыве на срочную военную службу - для семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу;</p> <p>справка о направлении на альтернативную службу - для семей граждан, проходящих альтернативную службу;</p> <p>свидетельство о заключении брака - в случае, если заявитель состоит в браке;</p> <p>копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, - для неполных семей;</p> <p>копия решения суда об установлении отцовства - для семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, семей граждан, проходящих альтернативную службу;</p> <p>справка о том, что гражданин является обучающимся (представляется на всех детей, на детей старше 14 лет представляется на дату определения права на пособие и на начало учебного года);</p> <p>выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их занятость;</p> <p>сведения о полученных доходах за 6 месяцев года, предшествующего году обращения, - для трудоспособного отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя, опекуна (попечителя);</p> <p>справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты - в случае изменения места выплаты пособия.</p>			
<p>2.13. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М.</p>	<p>листок нетрудоспособности</p>	<p>бесплатно</p>	<p>10 дней со дня обращения, а в случае запроса</p>	<p>на срок, указанный в листке нетрудоспособности</p>

<p>уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет)</p>	<p>Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>			<p>документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, - 1 месяц</p>	
<p>2.14. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	<p>листок нетрудоспособности</p>	<p>бесплатно</p>	<p>10 дней со дня обращения, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или) получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, - 1 месяц</p>	<p>на срок, указанный в листке нетрудоспособности</p>
<p>2.16. Назначение пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае его санаторно-курортного лечения, медицинской</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p>	<p>листок нетрудоспособности</p>	<p>бесплатно</p>	<p>10 дней со дня обращения, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций и (или)</p>	<p>на срок, указанный в листке нетрудоспособности</p>

<p>реабилитации</p>	<p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>			<p>получения дополнительной информации, необходимой для назначения пособия, - 1 месяц</p>	
<p>2.18. Выдача справки о размере пособия на детей и периоде его выплаты</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	<p>паспорт или иной документ, удостоверяющий личность</p>	<p>бесплатно</p>	<p>5 дней со дня обращения</p>	<p>бессрочно</p>
<p>2.19. Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия</p>	<p>Служба кадрў: Філіповіч Н.М. Іванова М.В. г.Гродна, Ажэшка, 11 3 паверх, тэл. 74-03-25 Кіраўнікі ЦРА, аптэкамі 1 і 2 катэгорыі г.Гродна і г.Скідзеля, аптэчнага склада, кантрольна-аналітычнай лабараторыяй</p> <p>Час працы службы кадрў: панядзелак-пятніца</p>	<p>—</p>	<p>бесплатно</p>	<p>5 дней со дня обращения</p>	<p>бессрочно</p>

	<p>з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>				
<p>2.20. Выдача справки об удержании алиментов и их размере</p>	<p>група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11</p>	<p>паспорт или иной документ, удостоверяющий личность</p>	<p>бесплатно</p>	<p>5 дней со дня обращения</p>	<p>бессрочно</p>
<p>2.24. Выдача справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным пребыванием</p>	<p>Камісія па аздараўленні Сайчук С.Л. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 73-10-59</p> <p>Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00</p> <p>панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна</p>	<p>—</p>	<p>бесплатно</p>	<p>5 дней со дня обращения</p>	<p>бессрочно</p>

	г.Гродна, Ажэшка, 11				
2.25. Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	Служба кадрў: Філіповіч Н.М. Іванова М.В. г.Гродна, Ажэшка, 11 3 паверх, тэл. 74-03-25 Кіраўнікі ЦРА, аптэкамі 1 і 2 катэгорыі г.Гродна і г.Скідзеля, аптэчнага склада, кантрольна-аналітычнай лабараторыяй	—	бесплатно	5 дней со дня обращения	бессрочно
2.29. Выдача справки о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам	група па ўліку працы і заробнай платы: Касянцова Н.М. Валюсь А.А. Дворак Г.З. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 74-09-34 Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00 панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00 трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11	паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	бесплатно	3 дня со дня обращения	бессрочно
2.44. Выдача справки о невыделении путевки на детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление в текущем году	Камісія па аздараўленні Сайчук С.Л. г.Гродна, вул. Тэлеграфная 1, 1 паверх, тэл. 73-10-59 Час працы: панядзелак-пятніца з 8.30 да 17.30 абед: 13.00-14.00 панядзелак-пятніца з 17.30 да 20.00	паспорт или иной документ, удостоверяющий личность	бесплатно	5 дней со дня обращения	бессрочно

	трэба звярнуцца з заявай да адміністрацыі аптэкі №1 г.Гродна г.Гродна, Ажэшка, 11				
--	--	--	--	--	--